

1-ы агульны сход Беларусау-студэнтаў вышэйшых устаноў г. Масквы.

Адептаўнасць вяршэйшых навуковых устаноў, вялікае жаданне многіх агульняў працоўных мас Беларусі адтрымаць вяршэйшую асвету, вымусілі іх рэзюкацца на ўніверсітэцкіх горах Федэрацыі ўсіх Саветаў Рэспублік. Але больш усёга сабралася беларускай моладзі ў сталіцы пралетарскай культуры—Маскве, дзе ў сучасны момант налічываецца каля 20 вяршэйшых навуковых устаноў. У кожнай з гэтых устаноў ёсць дошчы вадкіх дзе студэнтаў-беларусаў. Так напрыклад у Патрыяцкай сёльска-гаспадарчай акадэміі іх налічываецца каля 80 чалавек, у Кімаўскай універсітэце імя І. Сярадовіча—40 і г. д. Усе яны, жывучы ў цяжкіх матэрыяльных варуках, занятыя зранна да веча ра вялікаю навуковаю працаю, мелі вельмі мала часу дэка таго, каб арганізавацца ў асобную моцную адукацыйную групу ў апошні час сарод вяршэйшых сьведомых і актыўнай часткі студэнтаў Беларусаў зьяўляецца думка а неадкладнай патрэбе арганізацыі студэнцтва дэка навуковай культуры ў эканамічнага становішча Беларусі як выключна і ў сучасны момант. З гэтым мэтам у пачатку чэрвеня зьбіралася ініцыятыўная група студэнтаў Беларусаў дэка склікання агульнага сходу. Першым крокам праці групы была адова да ўсіх студэнтаў Беларусаў знаходзячыхся ў Маскве, у якой яны заклікаліся на 12 чэрвеня зьбіцца, як адны чалавек на агульны сход дэка тако, каб на ім зьявіць першы камень арганізацыі студэнтаў на агульнае і арганізаванне культуры, так і эканамічнага жыцця свайго працоўнага народу.

На гэтым сходзе, што працава ўсё вышэйшых навуковых устаноў. Масквы сумнівацца адова з разнастайнасцю Народнае Камісарыя Асветы і частка студэнтаў разыхалася на сваіх дэка, усе ж такі на сход зьявіўся досыць значны лік студэнтаў. Рэзім з Беларусаў былі так сама прадстаўлены студэнцтва дэка дзельныя знаходзячыся на тэрыторыі Беларусаў, якія выключна навуковай эканамічнай адра-

дэка жывым роднага краю, агульня ванага вайном.

На жаль, меўшыся адбыцца гэта старычак агляд мінулага Беларусі пр. ф. Пятэт і арышлося аддаць, бо прафэсар на змог зьявіцца на сход. Глядзячы на гэта сход прайшоў дужа добра. Некалькі прамоўцаў проста і зана абрэкавалі значнае студэнцтва ў жыцці свайго працоўнага народу. Як сама агульня культура наві сла, м. л. аса верае аружна значна дэка баранцы а дэка і беднасцю народу, яна зможа прынесці вялікую карысць свайму бацьком, свайм братом—сяляком і рабочым Беларусі—у іх праці па дужэйшаму вышчэнае ўсей дэкай аса дэка вайом. Прамоўца так сама закрасілі да пачатка праці па адрэдакцыю «мужыцкай» культуры і эканамічнага жыцця, бо працоўны маса і гэты такі станцыя шчэ аса дэка, які будзе мець апрача палітычнай праці, высокую св. у культуру і моцную эканаміку. Н. сходзе на было адрэдакцыю, на было дэка олоу. Усе аса дэка былі адны жаданнем—аддэка свае малодцы сла, знаць дэка адрэдакцыю як можна аса дэка жыцця працоўнага маса Беларусі.

Студэнцтва дужа разадэка, аса яму патрэба к мацта свайго аса у Маскву мець адрэдакцыю аса праці. З гэтым мэтам было на сходзе аса дэка з 5-ч аса, аста аса на дэка ў Маскве, часовае бюро па арганізацыі ўсіх студэнтаў-беларусаў, пра жывучых у Маскве было так сама выказана аса дэка, каб студэнт сельска-гаспадарчай акадэміі на дэка і аса олоу.

Са сьведым Беларусаў марсель-на і арганізаваная аса дэка аса.

Сы. Булат.

Што робіцца на Беларусі.

Дайце газет.

(Гайнаслабодзкага воласці.)

Культура асветы літаратуры мае аса мала. У вёсках дэка аса вана. Агульня не вядзецца. Аса дэка дэка аса што робіцца, не аса і аса олоу.

Аса олоу. А гэтам карыстаюцца ліч аса, які пускаяць весткі і б Беларусаў і аса тым, што міра з Польшчай яна, каб на дэка супакояна працаваць аса олоу.

Куткі Усходняй Беларусі.

Аговы адрэдакцыю аса олоу. З аса дэка аса на аса на аса олоу. У 17 аса олоу.

Вось некалькі малезькіх малпакаў.

Смаленшчына. Стары, некалі славу Месьціслаў Каліць мецаве гадэдо русі ф. кеды. Пимааці, сямінары, гародкі аса олоу. Словы аса аса дэка аса аса аса аса аса аса аса аса олоу. У аса олоу. Гэты аса олоу. У аса олоу.

Месьціслаў у Беларусі (а аса олоу. аса олоу. аса олоу.

На аса дэка аса олоу. аса олоу. аса олоу.

Красьненскі аса олоу.

Беларуская культура.

Культурная праца на вёсцы.

(Сяло Брожа, Бабруйскага павету)

28 га красва к. г. у сяле Брожа, арганізавалі культурна-асветны гурток, які аса олоу. і аса олоу.

Я. і Я.

(С. Лошніца, Барысаўскага павету)

Справа а аса олоу. аса олоу. аса олоу.

У аса олоу.

Пісьмо з вёскі.

Цікавыя весткі пішучь з вёскі Дуонікоў, Сявільскага воласці, Мяскага павету. А пішучь вост што:

У вёску прыехалі з Сявільскага аса олоу. аса олоу.

Гэта самы Чэрвонабародаў аса олоу.

Гэты самы Чэрвонабародаў аса олоу. аса олоу.

У аса олоу. аса олоу.

Гэты аса олоу.

Часцей бы!

(С. Мураваны двор, Гайнаслабодзкага воласці.)

З аса олоу. аса олоу.

Я. і Я.

Антось Крупеняка.

Аса олоу. аса олоу.

Габрыель Месьціславец.